

**Назва ТВП:** Лебядзіны мох



© С. Левый

**Код:** BY032

**Геаграфічныя каардынаты:** 55°45' N 29°10' E

**Адміністрацыйная прыналежнасць:** Віцебская вобласць: Полацкі раён, Расонскі раён

**Плошча:** 25894 га

**Крытэрыі:** B2

**Нацыянальны прыродаахоўны статус:** не мае

**Міжнародны прыродаахоўны статус:** ТВП рэгіянальнай значнасці

### **Агульнае апісанне:**

Угоддзе ўяўляе сабой адзіны леса-балотны масіў на плоскай водападзельнай раўніне. Рэльеф на поўначы і на паўночным захадзе ўскладнён шматлікімі мацерыковымі дзюнамі.

Па структуры расліннага покрыва тэрыторыя з'яўляецца пераважна лясной. Тут растуць сасновыя, яловыя, асінавыя, альховыя і бярозавыя лясы. Прыродаахоўную каштоўнасць тэрыторыі прыдаюць вялікія масівы верхавых балот з градава-мачажыннымі комплексамі і маляўнічымі азёрамі, а таксама парослыя хвоямі дзюны. Забалочаныя нізіны пакрытыя яловымі і дробналісцевымі лясамі. Поймы рэк параслі лазнякамі і алешнікамі. У складзе флоры ўгоддзя адзначана 8

відаў раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Акрамя гэтага тут сустракаюцца вярба лапландская *Salix lapponum*, бяроза нізкая *Betula humilis*, пльвунец прамежкавы *Utricularia intermedia*, занесеныя ў Спіс прафілактычнай аховы Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь.

Сярод балот пераважаюць верхавыя і пераходныя. У поймах рэк і па перыферыі верхавых балот знаходзяцца ўчасткі балот нізіннага тыпу. Сярэдняя глыбіня тарфяной залежы складае 0,5-2 м.

Гідралагічная сетка добра развіта і прадстаўлена вялікай колькасцю малых рэк і азёр. Найбольш буйныя рэкі – Дрыса і яе прытокі Вядзеціца і Марынец. Поймы гэтых рэк моцна забалочаны, шырыня рэчышчаў складае 2-4 м, глыбіня 0,5-1,5 м, берагі нізкія, гразкія. На тэрыторыі ўгоддзя знаходзіцца больш за 20 азёр, самае буйное з якіх – возера Вядзета.

Паколькі тэрыторыя доўгі час выкарыстоўвалася ў якасці ваеннага палігона, жыхароў населеных пунктаў, якія былі тут раней, адсялілі, а самі населеныя пункты знеслі. Гэта абумовіла практычна поўную адсутнасць у межах палігона сельскагаспадарчых зямель. Асноўнае сучаснае выкарыстанне тэрыторыі – вядзенне лясной гаспадаркі. Леса-балотныя ўгоддзі выкарыстоўваюцца таксама і для палявання. На шматлікіх дробных азёрах вядзеца аматарская лоўля рыбы, а на азёрах Вядзета і Глыбочына – прамысловае рыбалоўства. У лясках мясцовае насельніцтва збірае грыбы і ягады, лекавыя расліны.

## **Асноўныя біятопы:**

Лясы (пераважна хваёвыя) – 55%, балоты верхавыя – 37%, азёры – 7%, іншыя землі – 1%.

## **Птушкі:**

Высокая мазаічнасць ландшафтаў і цяжкадаступнасць угоддзя вызначаюць яго багатую фауністычную разнастайнасць. Лебядзіны Мох з'яўляецца важным месцам гнездавання для цэлага шэрагу рэдкіх і ахоўваемых птушак.

З птушак, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь на гнездаванні адзначаны чорнаваллёвы гагач *Gavia arctica*, вялікі бугай *Botaurus stellaris*, чорны бусел *Ciconia nigra*, скапа *Pandion haliaetus*, малы арлец *Aquila pomarina*, арол-маркут *Aquila chrysaetos*, пардва *Lagopus lagopus*, шэры журавель *Grus grus*, дубальт *Gallinago media*, залацістая сеўка *Pluvialis apricaria*, сярэдні *Numenius phaeopus*

і вялікі *Numenius arquata* кулёны, вялікі грыцук *Limosa limosa*, пугач *Bubo bubo*, балотная сава *Asio flammeus*, вераб'іны сычык *Glaucidium passerinum*, жоўтагаловы дзяцел *Picoides tridactylus*. Балота Лебядзіны Мох мае вялікае значэнне як аднаўленчы цэнтр глушца *Tetrao urogallus*: тут яшчэ не рэдкасць такі, на якіх збіраюцца па 20 і больш птушак.

### Іншыя групы жывел:

Найбольш звычайныя прадстаўнікі капытных – лось *Alces alces*, дзік *Sus scrofa* і казуля *Capreolus capreolus*, з буйных драпежнікаў адзначаны лісіца *Vulpes vulpes* і воўк *Canis lupus*, даволі шматлікі янотападобны сабака *Nyctereutes procyonoides*. З куніцавых з высокай шчыльнасцю жывуць куніца лясная *Martes martes*, норка амерыканская *Mustela vison*, ласка *Mustela nivalis*, гарнастай *Mustela erminea*. У рэках і азёрах сустракаецца выдра *Lutra lutra*, шматлікі бабёр рачны *Castor fiber*. Гэта тэрыторыя – адно з нямногіх месцаў у Беларусі, дзе пастаянна жывуць рысь *Lynx lynx* і буры мядзведзь *Ursus arctos*, колькасць якіх па дадзеных зімовых улікаў 2002 года складала 5-7 і 4 асобіны адпаведна.

### Стан рэдкіх відаў птушак:

| Віды                                       | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2005-2010) | Крытэрыі ТВП |
|--------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Пардва<br><i>Lagopus lagopus</i>           | гн     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Гагач чорнаваллёвы<br><i>Gavia arctica</i> | гн     | 2-3 п     | 2005-2010         | Д                  |                    |              |
| Чапля-бугай<br><i>Botaurus stellaris</i>   | гн     | 3-4 п     | 2005-2010         | Д                  |                    |              |
| Чорны бусел<br><i>Ciconia nigra</i>        | гн     | 3-4 п     | 2005-2010         | Д                  |                    |              |

| Віды                                           | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2005-2010) | Крытэрыі ТВП |
|------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Арлан-белахвост<br><i>Haliaeetus albicilla</i> | ГН     | 1-2 п     | 2005-2010         | Д                  |                    |              |
| Малы арлец<br><i>Aquila pomarina</i>           | ГН     | 5-6 п     | 2005-2010         | Д                  |                    |              |
| Арол-маркут<br><i>Aquila chrysaetos</i>        | ГН     | 1 п       | 2005-2010         | Д                  | ↔                  |              |
| Скапа<br><i>Pandion haliaetus</i>              | ГН     | 5 п       | 2005-2010         | Д                  | ↔                  | В2           |
| Драч<br><i>Crex crex</i>                       | ГН     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Сеўка залацістая<br><i>Pluvialis apricaria</i> | ГН     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Дубальт<br><i>Gallinago media</i>              | ГН     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Грыцук вялікі<br><i>Limosa limosa</i>          | ГН     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Кулён сярэдні<br><i>Numenius phaeopus</i>      | ГН     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Кулён вялікі<br><i>Numenius arquata</i>        | ГН     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Пугач<br><i>Bubo bubo</i>                      | ГН     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |

| Віды                                              | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2005-2010) | Крытэрыі ТВП |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Сычык вераб'іны<br><i>Glaucidium passerinum</i>   | гн     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Кугакаўка даўгахвостая<br><i>Strix uralensis</i>  | гн     | 5-7 п     | 2005-2010         | Д                  |                    |              |
| Сава балотная<br><i>Asio flammeus</i>             | гн     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |
| Дзяцел жоўтагаловы<br><i>Picoides tridactylus</i> | гн     | +         | 2005-2010         | П                  |                    |              |

### **Іншыя рэдкія і знаходзячыся пад пагрозай знікнення віды:**

Расліны: баранец звычайны *Huperzia selago*, ліннэя паўночная *Linnaea borealis*, тайнік яйцападобны *Listera ovata*, асака заліваемая *Carex paupercula*, вярба чарнічная *Salix myrtylloides*, марошка *Rubus chamaemorus*, журавіны дробнаплодныя *Oxycoccus microcarpus*, падвей стройны *Eriophorum gracile*.

### **Пагрозы:**

Асноўнымі неспрыяльнымі фактарамі з'яўляюцца высечкі лесу і лясныя пажары.

Высечкі лесу па прычынах высокай забалочанасці тэрыторыі і слаба развітай дарожнай сеткі носяць абмежаваны характар. Тым не менш, захоўваецца пагроза высечкі старых лясоў па ўскраінах балот і градах, якія з'яўляюцца месцамі пражывання рэдкіх відаў жывёл.

Лясныя пажары ўяўляюць сабой адзін з найбольш істотных фактараў пагрозы. Пажары на цяжкадаступных тарфяных балотах ў засушлівыя гады практычна немагчыма патушыць. Так, спякотным летам 2002 года на ўсходзе балотнага

масіва Лебядзіны Мох выгарэла каля 200 га лесу, а пажар на тарфяніку ўдалося патушыць толькі з пачаткам інтэнсіўных асенніх дажджоў.

### **Рэкамендацыі па захаванню:**

З мэтай рэгламентавання гаспадарчай дзейнасці неабходна стварыць рэспубліканскі ландшафтны заказнік і распрацаваць шматгадовы план кіравання.

### **Крыніцы інфармацыі:**

Асабістыя паведамленні: Іваноўскі У.В.

Скарбы прыроды Беларусі. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Іваноўскі У.В., Максіменкаў М.В., Скуратовіч А.М., Навіцкі Р.В.)

**Складальнікі :** Іваноўскі У.В.

---

*\* Выкарыстанне змешчанай тут неапублікаванай інфармацыі для навуковых публікацый без пісьмовай згоды яе аўтараў забаронена. У выпадку выкарыстання часткі кантэнту або старонкі цалкам на іншых інтэрнет-рэсурсах, абавязковая спасылка на аўтараў і сайт [iba.ptushki.org](http://iba.ptushki.org)*